

Мурожныя Біскупцы

Я нарадзілася ў вёсцы Біскупцы на Лідчыне. На Крэсах. Тут я і застануся, як мае безыменныя для чалавецтва продкі.

“Вось жа Я пасылаю анёла, ён папярэдзіць цябе і будзе сцерагчы цябе ў дарозе ў месца, якое Я прыгатаваў. Паважай яго і слухай голасу ягонага, не праціўся яму, таму што ён не даруе граху вашага, бо імя Маё ў ім. Калі будзеш слухаць голас яго і будзеш рабіць усё, што Я кажу, то Я буду ворагам тваіх ворагаў і буду пераследаваць тых, што цябе пераследуюць”. (Кніга Зыходу, 23, 20–22, пераклад кс. У. Чарняўскага.) Вось момант павагі да анёла-апекуна, яго прысутнасці, — ён дапамагае нам знайсці мэту ўсяго жыцця і не блудзіць па дарозе да збаўлення...

Навукоўцы знайшлі ўспаміны пра нашу вёску ў архівах віленскага біскупа ў XVI стагоддзі. З успамінаў таты я ведаю, што калі памёр мой прадзед Юрка, то пррабабуля Франуся пайшла да біскупа і папрасіла дапамогі. І біскуп прыслалў ёй хлопца Петраша, які працеваў на гаспадарцы, пакуль не падраслі хлопцы, мой дзед Вінцук і яго браты, а пасля ўцёк некуды ў Расею, і наш род з таго часу сталі называць зневажальнаю мянушкай Петрашы.

Мужчыны нашага роду, калі выпівалі, з-за гэтай мянушки пачыналі бойку. На вяселлі маёй сястры Рэні таксама не абышлося без бойкі, нават печку ў нашай хаце разабралі на “падручны матэр'ял” — біліся цэглай, таму што каменне было схаванае пад снегам. Адбывалася тое ў вельмі халодную зіму 1948 года. Мне ішоў 11 год, я на вяселлі сястры не была дружкай... Франя, старэйшая за мяне на два гады дачка ўзяліцкі Броні, у дружкі была запрошана, дружбант быў выбраны спакойны, і з ім правялі папярэднюю гутарку, каб ён апекаваўся дзяўчынкам. Я вельмі зайдзросціла Франі, але разам з тым мне было страшнавата нават глядзець на яе, такім адказным мне здавалася яе заданне. Але ж яна была дачкой старэйшай сястры маёй мамы, якую бацька пакінуў

на зямлі. Цётка Броня была старэйшай і таму галоўнай у нашым родзе па мамінай лініі.

З дзядоў я заспела толькі татавага бацьку Вінцука. Бабулю Канстанцыю я не памятаю, але я нарадзілася пры ёй. Мама ўспамінала, што бабуля шкадавала маме цёплай вады, калі мама рашчыняла хлеб, — дзядуля даваў маме вады, каб не бачыла бабуля. Рэння ўспамінае бабулю Канстанцыю як самую прыгожую, разумную і добрую, якая ўмела шмат малітваў і навучыла маліцца Рэню. А яшчэ Рэння кажа, што бабуля была надта хуткая — не хадзіла спакойна, а толькі подбегам. Так і ўспамінае: бабуля, якая ўвесь час бегла...

Бабуля Канстанцыя была з-за Ліды, з Белагруды. Яна пайшла да сваіх пешкі, але запазнілася, у дарозе сцымнела. Яна пайшла на агенчык, а гэта быў агенчык цягніка... Яе дзед паходаваў у вёсцы Крупава на цвінтары ля касцёла.

Бабуля па маці Францішка Бурнос, у дзявоцтве Саўкевіч, памерла цяжарная шостым дзіцем. Яна таксама была з-за Ліды, з вёскі Заполле. Першая жонка дзеда Адама Адэля была роднай сястрой нашай бабулі Франусі, яна памерла там, у Заполлі, бо дзед хадзіў да яе ў прымы. Пакінула дзвюх дзяўчыннак — Рузю і Ганцю. Яны выраслі, паехалі ў Лодзь, да іх пасля паехаў сын Франусі, мамін родны брат Костусь. Перасталі прыходзіць ад іх весткі пасля вайны. Мама мая так і казала, што палавіна радні нашай загінула ў Лодзі. Бабулю Франусю дзед узяў у Біскупцы. Нарадзіліся дзеці: Броня, Марыля, Костусь, Яніна і Яначка. Мама мая Марыля нарадзілася 23 красавіка 1909 года. Бабуля пайшла ў Заполле да радні, прастудзілася ў дарозе, памерла цяжарная ад запалення лёгкіх. Дзед Адам ездзіў у Амерыку на заробкі, але нічога там вельмі не зарабіў.

Хата дзеда Вінцука Бічала стаіць і цяпер у вёсцы Біскупцы — калі ісці ад магілак, то першая злева пасля прагону на выган. У дзедавай хаце быў ток з цаглінак. Ён і цяпер захаваўся... І маленъкія вокны. Хата дзеда Адама Бурноса стаяла справа ад таго прагону. Тата купіў лесу за заробкі на плытках і на надворку дзедавай хаты паставіў зруб. Той зруб перанеслі на выган, каля Гайдавых, там спачатку стаяла

наша хата. Рэння нарадзілася на Дабравешчанне, 25 сакавіка 1929 года ў дзедавай хаце, я нарадзілася 3 снежня 1937 года ў сваёй хаце, каля выгану... За лета 1938 года мы сваю хату пераставілі на хутар, ці дакладней, на выселкі Загасцінец.

Жыщё на выгане я памятаю толькі ў снах. Рэння кажа, што хрысцілі мяне на Каляды, у тым самым 1937 годзе. Mae хросныя — тата Стась, малодшы брат роднага таты, і мама Верка Гойдава, якая мяне вельмі любіла. Але метрыкі хросту не захавалася, таму па новых цяперашніх законах мяне як бы зусім не было і няма. Мая дачка Віка паспрабавала і не змагла аформіць спадчыну на нашу старэнскую хатку, у якой нарадзілася я, нарадзілася Рэніна дачка Галька, адбылося Рэніна вяселле, пражылі жыщё мае тата і мама, з нашай хаты выносілі ў апошнюю дарогу тату і Эрыка, майго мужа...

Прастору нашай хаткі я памятаю з калысачкі, — я глядзела, прачнуўшыся, як праменні сонца гуляюць на таку. Ток у нас быў з гліны, такі шорсткі, прыемны. Памятаю, як хварэла на водру, тата прывёў у хату буланую кабылку, яе даілі і пайлі мяне цёплым сырадоем. Гэтак лячылі ад кашлю. Да Рэні прыходзілі дзяўчата, яны гулялі ў "Катка і мышку", я злезла, учапілася за канец зэдліка, і дзяўчата мусілі пагуляць са мной. З другога канца пыталіся: "Мышка, мышка, дзе была?", я адказвала: "Акунь-дакунь-кунь-кунь-кунь..." Размаўляць не ўмела.

Мама з горкай усмешкай успамінала, як яна са сваім татам хадзіла ў сваты ў Бурдукі да старой глухой дзеўкі Юлі, якая мела зінгераўскую швейную машынку, была краучыхай. Гэтую чужую бабулю я павінна была б памятаць, яна памерла ў цёткі Броні ўжо на хутары Загасцінец. Але я яе не памятаю, дзякую Богу... Яна ўгаварыла дзеда Адама завесці дзяцей у Ліду і там пакінуць — гэта Яніну, Костуся і Яначку. Броня была старэйшая і заставалася дома на гаспадарцы.

Мама з дзяцінства і да лета 1928 года служыла нянькай у вёсцы Шайбакі пад Лідай. А з гэтых, траіх, Яначка памёр у прытулку... Ішла першая сусветная вайна...

Калі мама вырасла і трэба было ёй выходзіць замуж, яна звольнілася з нянькі і ішла з Шайбакоў дадому. На рынку ў Лідзе быў тата з падводай. Ён узяў яе з нашулачкай падвездці. Па дарозе яны дамовіліся і пажаніліся 25 верасня 1928 года. Мама раней за сваіх сёстраў выйшла замуж.

Каля нашай вёскі была сядзіба польскага пісьменніка Антонія Гарэцкага, удзельніка паўстання 1831 года. Біскупцы мелі надзелы зямлі каля Бердаўкі, за грэбліяй. Калі Гарэцкі ссылаўся ў Сібір за паўстанне, ён аформіў абмен – зямлю, што каля Бердаўкі, здаў у казну, а сваю, каля вёскі Біскупцы, аддаў вёсцы. Гэтую гісторыю вёска апавядала дзецям, а кніжку Антонія Гарэцкага чыталі па чарзе, а захоўвалася яна ў Стася Сайка.

Мой тата Ян Бічэль, па-вясковаму Яська, быў старэйшым у сям'і. Нарадзіўся ў 1898 годзе, але дні нараджэння я не ведаю, бо святкаваў тата Дзень Народжэння Яна Хрысціцеля 24 чэрвеня. Памёр тата 30 лістапада 1975 года. Нейкі час тата быў не ахрышчаны – у канцы XIX ст. царскімі ўказамі было забаронена хрысціць дзяцей у касцёле, а дзед не хацеў хрысціць у царкве. Аднойчы ехаў дзед з Казачына з возам сена. Насустроч яму ў брыгчы ехаў праваслаўны святар. Святар лічыў, што яму павінны саступаць дарогу. Дзед не хацеў перавярнуцца з сенам. Доўга яны перапіраліся. Нарэшце святар сказаў, што за гэты ўчынак дзеду давядзенцца заплаціць вялікі штраф за знявагу дзяржаўнай асобы. Калі ж ахрысціць сына ў царкве, то бацюшка не падасць у казну скаргу і штрафу не будзе. Давялося ахрысціць тату ў царкве. Як толькі адмянілі царскі ўказ, тата сам схадзіў у касцёл і перахрысціўся на католіка.

У красавіку 1919 года тата добраахвотнікам схадзіў у польскае войска да Юзафа Пілсудскага, удзельнічаў у венай кампаніі Жэлягоўскага як шэраговы 77-га палка пяхоты. Ваяваў супраць бальшавікоў да снежня 1921 года. Апавядадаў нам, як перад бітвой Юзаф Пілсудскі падымаў салдатам баявы дух, а яму, які стаяў у канцы шыхта, – быў невялікага росту, паправіў на назе абмотку. Суседка Нюта, сварачыся, палохала: “Я ведаю, дзе ты ваяваў! Я яшчэ раска-

жу!" Але так і не расказала, мусіць таму, што пад гарачую руку начальства не траплялася. Мы пры ўсіх уладах жылі далёка ад начальства.

За вайсковую кампанію тату палякі заплацілі – выдзелілі надзел балота недзе за грэблій каля Татарцаў. Тата з'ездзіў туды з братам Мікодымам, паглядзелі ту ю зямлю, яе трэба было вызвалаць ад карчоў, і адмовіліся ад яе. Так мы не сталі багатымі і таму засталіся жыць у сваёй вёсцы...

Зямлю на хутары Загасцінец тата купіў за плытагонства. Дзед Вінцук на гаспадарцы пакінуў малодшага сына Мікодыма. Яхім пайшоў у прымы да ўдавы ў Мялётава на пяцёра дзяцей. Марылю выдалі замуж за ўдаўца ў Галенава пад Іёе. Дзядзька Стась быў малодшы, доўга не жаніўся, узяў шляхцянку Марысю з вёскі Старчаняты, з-пад Іёя, у вайну пайшоў у Армію Краёву, адпрацаваў на шахтах Казахстана ў ГУЛАГу, але пасля вызвалення яму не дазволілі нават заехаць да сваіх. Памёр у Польшчы. Там павінен жыць яго сын Янка Бічэль.

Тата з мамай першыя ў вёсцы ажаніліся па каханні. Пасля іх і іншыя началі жаніцца, казалі: "Не прапалі Яська з Марыляю, то не прападзём і мы"...

Тата казаў, што я яму дапамагала будаваць нашу хату – я не ўмела яшчэ хадзіць, сядзела на нашым надворачку ды глядзела, як ён працуе. Жаночай працы ў хаце мне не хапала, з ёю мама і Рэнья давалі рады. Тата браў мяне з сабою на мужчынскую працу...

Тата ніколі не звяртаўся да лекараў. У маладосці нямецкі вайсковы хірург зрабіў яму аперацыю на назе – тата пасля таго злёгкую пакульгваў. Нас тата вучыў, што да болю трэба прывыкнуць – і сам пройдзе. Гэтую мудрасць часта ўспамінае мой сын Валера.

...Неяк не хапіла збожжа на насенне, і тата пайшоў пазычаць да ксяндза, але ксёндз яму не пазычыў. З таго часу тата ўзяў за правіла – ніколі нічога не пазычыць. І мы стараліся так жыць.

Мама ўсё жыццё працавала і малілася. У нядзельку казала: "Не буду я з табой спрачацца святым днём!" ... Не пуска-

ла ў лес у ягады да паўдня, пакуль святая Імша ў касцёле.

Удзельнічала містычна ў святой Імшы. Не ўмела чытаць, але чытала малітвы па малітоўніку.

Да апошняй споведзі дайшла сваімі нагамі. Праўда, на-
зад з касцёла ледзве я яе давяла — якраз ішла Марыся Мац-
ко, у дзявоцтве Саўкевіч, яе дзядуля з таго ж самага Запол-
ля, і яна дапамагла мне давесці маму да кватэры маёй дачкі
Вікі. Гэта Божа прыслалі нам Марысю, ці відочнага анёла...
Мама памерла ў Рэнінай хаце 12 красавіка 1997 года. Хаваў
яе ксёндз салезянін Станіслаў, які працаваў у той час у бер-
даўскім касцёле.

Сястра Рэні закахалася ў праваслаўнага Мікалая Суп-
рэна. Каханне было ўзаемным. Мікалаеў бацька Сымон па-
мёр ад хваробы стравуніка, пакінуў сыну вялікую гаспадарку.
Браты і сёстры паўміralі малымі. Адна сястра Верка жыве
і цяпер. Шлюб Мікалай з Рэній бралі ў царкве, Рэні пера-
ходзіла ў праваслаўе.

Рэні ў трэцім класе вучылася трывадлы. Спачатку ў
польскай школе. Пасля прыйшлі саветы і тая ж настаўніца
вучыла іх ужо па-расейску... А пасля вайны іх зноў пасадзілі
у трэці клас, з якога яны пачалі выходзіць за сваіх аднак-
ласнікаў замуж.

Хлопцы, мужчыны ў нашай вёсцы не хацелі ваяваць.
Калі ў вёску прыйходзілі “чырвоныя” або “белыя”, ніхто не
смяяўся з таго хлопца, які пераапранаўся ў бабскае адзенне
ды ўцякаў, хаваўся. Удзельнічалі толькі ў абозах. Некалькі
хлопцаў пайшло ў АК. Загінулі ў баях, у якіх ваявалі за
амбіцыі “белых” і партызанскіх атаманаў...

У партызаны наша вёска не пайшла.

Грамацкага Эдварда партызанка застрэліла перад кры-
жам, каб паказаць, што Бога яна не баіцца. Двух мужчынаў з
Загасцінца закатавалі на вачах у дзяцей сыны тых асаднікаў,
якіх гэтая мужчыны выдавалі саветам у 1939 годзе. Тата ка-
заў, што Фёдар Дукі выдаваў і съпаў у муку сем'ям асаднікаў
бітае шкло.

Найболей ахвяраў было ў вёсцы ад пакінутай зброі. Пас-
тушкі падрываўся на мінах. У Гаўі знайшлі шмат кінутай

зброй – вырашылі яе ўзарваць на вогнішчы, – загінулі ўсе хлопцы, хто ў той ранак пасвіў статак. Памятаю, усе прыносілі розныя бліскучыя цацкі і хваліліся імі...

Вёска Біскупцы ў вайну не згарэла. Войска заходзіла і выходзіла. Ішлі па гасцінцы і з поўдня, і з поўначы. Вялі палонных. Я напаіла аднога малачком каля плоту цёткі Броні. Яго застрэлілі ў нашым хвойнічку, тата пахаваў яго, калі сцымнела...

Тата выкапаў “схрон”, гэта такі добры склеп, але часцей мы хаваліся ў цётчыным склепе. Цётка Броня брала ў склеп саган з вугалем, каб было цяплей. Некалькі разоў па нас стралялі. Калі стралялі ў паветры, я хавалася пад вакном...

Аднойчы тата з мамай паехалі ў Ліду мяняць пашпарты і мы з Рэнней засталіся адны. Гарэлі Мікулічы. Мы пабеглі да цёткі Броні. Там пачулі, што немцы з Мікулічай ідуць на Біскупцы.

Мы пабеглі праз поле, па нас пачалі страляць – кулі ціукаюць, як птушкі. Дабеглі да Глінішча, укінуліся ў яму, цётка Броня нас накрывае сабой, а немец ужо над намі. Кажа нам вылазіць. А сусед Ігналь сядзіць на зрубе – паказвае, што ён заняты справай спакою – будзе зруб. І яго не чапаюць. Нам сказалі ісці дахаты. Нашу вёску не спалілі, спалілі Да кудава, гэта была партызанская вёска. Калі ў нашу хату заходзілі людзі са зброяй, я хавалася на печы за комінам.

Вёска наша малілася ў вайну і калі заганялі нас у калгасы. Маліліся ў чыёй-небудзь хаце або пад Крыжам. Або на могілках. Капліца на могілках развалілася ад старасці. Я яе памятаю паўразбуранай. Касцёл згарэў пасля вайны ў 50-я гады. Але ён быў не ў нашай вёсцы.

Святара пасадзілі ў турму, пасля адправілі ў ГУЛАГ. Наш святар выйшаў з лагеру, пасля вызвалення дажываў жыццё ў Польшчы.

Хрысціць малых і браць шлюб ездзілі ў Ліду, Іёе, Мінойты, Ліпнішкі... Хаваліся без ксяндза, але святую Імшу па памерлым заказвалі ў касцёле. Мелі свяницоную вадзічку. Крыж, харугвы і шаты змаглі захаваць са спаленага касцёла,

гэта ўсё знаходзілася ў Стася Сайка, які адпываў і маліўся, і свяночнай вадой асвячаў магілку.

Крыжы ставілі, мусіць, па-язычніцку — за адну ноч: абчэваюць бярвенні і будуюць Крыж, прадуць і ткуць палатно на ручнік, плятуць з дзеразы вянок, моляцца, спяваюць святыя песні жалобы — усё паспываюць да ўсходу сонца... На ружанец да Крыжа прыходзіла ўся вёска — і праваслаўныя таксама, прыходзілі мужчыны і дзеци і старыя людзі.

У вёску заходзілі розныя вандроўнікі — пагрэцца, пераначаваць. Пускалі нават цыганоў, дзяліліся з бежанцамі вопраткай і хлебам. Не ведала я, напрыклад, што недзе хлеб купляюць за грошы, яго ў нашай вёсцы дзялілі задарма нават у той хаце, дзе ён быў рэдкім гостем.

Калі я вучылася ў Лідзе, пасля ў Гародні і прыязджала дадому, мама звычайна пякла хлеб, каб я паела свайго і з сабой узяла сяброўкам. Калі ж я прыязджала нечакана, мама хадзіла да суседкі Валі Ігналёвой, у яе быў надта смачны хлеб, і пазычала, каб накарміць сваім, бо ён жа святы. Не ведаю нічога смачней, чым свежазбітае сваімі рукамі ў маслабойцы масла намазаць на гарачы хлеб. Прыйгожая дамініканская легенда пра тое, як анёлы прынеслі ў бялюткіх абрусках з нябёсаў хлеба і накармілі галодных братоў...

Кожную зіму ў вёсцы жыў старац, жабрак. Памятаю таго, якога называлі "Вохаха", бо ён так стагнаў. Ён прыходзіў вашывы. Яго адмывалі, лячылі, кармілі, апраналі. Начаваў у людзей па чарзе, па сутках. Знікаў, калі запахне вясною. Яго не праганялі. Мог бы застацца адпасваць каровы, але ён не хацеў. Пасля вайны прыходзілі бежанцы са Смаленішчыны і Віцебшчыны. Адна сям'я нават прыжылася ў вёсцы, і дзед Архібель навучыў нашых мужчын плесці лазовыя лапці. Яго ўнук жыве і цяпер, але дзяцей не мае, пайшоў у прымы да ўдавы на чужых дзяцей.

Касцёл імя Маці Божай быў драўляны. Фэст у нашай парафіі святковалі на Перамяненне Пана, гэта 6 жніўня. Рака Гаўя дваілася — з нашага боку яна была плытчэйшай,

каля самай вёскі Залейкі пракапалі канал, які быў глыбокім і простым, канал забраў воду з прыроднай ракі, і яна паціху высыхала. Але і цяпер зусім не высаходзіла, жывіцца яе несмяротныя крыніцы. На гэтай прасторы паміж раздвоенай ракой пабудавалі касцёл. Ад касцёла ішла брукаванка на высокі драўляны мост з прыгожымі парэнчамі. На мосце маснічныя былі габляваныя, як падлога. Там у дзень фэсту адбываўся танцы. Набажэнства вялося на польскай мове. Замовы шаптала па-беларуску. Спявалі ў вёсцы на беларускай, польскай, расейскай і ўкраінскай мовах. Але ўсе мовы калечылі, акрамя сваёй.

У нашай хаце было некалькі кніжак. Былі паэмы Адама Міцкевіча "Гражына" і "Конрад Валенрод". Была кнішка пра экспедыцыю на Паўднёвы полюс. З яе я вывучыла вершы на памяць. Было некалькі часопісаў на беларускай мове лацінкай. Я па іх вучылася чытаць. Чытала вершы беларускіх паэтаў Цёткі, Багушэвіча ў адрыўным календары. У вёсцы кніжкі пазычалі, перадавалі пачытаць адных другім, так што сказаць, што мы былі цёмнымі людзьмі і раслі без кнігі — будзе няпраўда. Памятаю, як мы хадзілі, не доўгі час, на катэхіз на плябанію.

Добра памятаю першую споведзь, але не тое, што я казала ксяндзу на споведзі, а тое, як ішла ранічкай, а каля сцежкі рос гарох, надта хацелася вырваць стручок і з'есці, а трэба было нашча прымаць Камунію. Але чаму я ішла ранічкай адна ў бок касцёла ў той дзень, калі адбываўся першая споведзь?... І памятаю сваю палатняную выбеленую сукеначку і торбачку, каб сышаць пялёсткі перад Гостыяй у час працэсіі...

Каля нашага касцёла было надта шмат кветак, розных кустоў, якія цвілі ад ранняй вясны да позняй восені, асабліва прыгожыя бэз і чаромха, але і невядомыя мне расліны там квітнелі... Там быў зямны рай.

Пасля мы хадзілі ў Ліду да споведзі. Ішлі басанож. Абуваліся перад касцёлам.

Мама схадзіла некалькі разоў у пілігрымку ў Вільню ў Вострую Браму. Хадзілі вёскай — праваслаўная таксама

хадзілі. Насілі Маці Божай інтэнцыі ад усёй вёскі, у кожнага былі да Яе свае набалелыя просьбы, якія толькі Яна адна магла вырашыць. Усім дапамагала Божая Маці... А дзееці памятаюць тыя салодкія пеўнікі, якіх бабулі прыносялі з Вільні.

Жыщё ў вёсцы было прыгожым, ціхім і чыстым. Мне сніцца вёска... Сядзіба цёткі Яніны паміж лесам і далінай, якую называлі Масцішчы. Ад хаты бегла крутая сцяжынка да аязрца, на якім была пабудавана кладачка. На той кладачцы і на горцы мы праводзілі свае забавы. З жоўтага чыстага пясочку мы будавалі замкі нашых мараў. Каля аязрца жанчыны, нашы мамы, вымочвалі, выбівалі пранікамі і бялілі на сонейку на мураўцы доўгія, роўныя сцяжыны палотнаў. Буслік пасвіўся побач. Жабкі з ім дражніліся. Аднойчы на кладачцы згубілася наша стрыечная сястра Яня, мы шукалі яе, а яна была ў ружовай сукеначцы, — убачылі мы яе ў вадзе, выцягнулі за сукеначку. Усё адбылося хутка, толькі напалохаліся ўсе, і Яня таксама...

Пасцілі мы так, як і дарослыя. Елі бульбу, саладуху, празанае семя. Брушніцы варылі і захоўвалі ў бочках без цукру, з грушкамі. Журавіны даспіявалі на гарышчы ў плеценых з зачыненым верхам карзінках, кошыках. Прыносялі ў хату мерзлыя. Цётка Броня ў дзявоцтве пасціла пяць дзён без вады перад Вялікаднем, прасіла Бога, каб Вінцук узяў яе замуж. Яны пажаніліся 10 лютага 1930 года. Першае дзіцяцька цётка Броня не данасіла. Нарадзілася Франя, а двое сіротаў — Вацюка і Маню — цётка Броня і дзядзька Вінцук выгадавалі і выхавалі, а як яны выраслі, адправілі іх жыць асобна ў сваю хату, на сваю гаспадарку... Але апекаваліся імі і далей, як роднымі дзецьмі.

Перад святамі чыста прыбіралі хатку, бялілі столь і печ, часам мянялі шпалеры. Рэня перад Калядамі выцінала з рознай каліяровай паперы фіранкі, сурвэткі, цацкі на ялінку. І вышывала, і kleіла з саломкі карцінкі, упрыгожвала імі хату. Тата ездзіў у Ліду па ласункі. Хадзіў да сваіх сяброў з маладосці ў вёску Бурносы над Нёманам па сушаную і свежую рыбу.

Я падглядала, як сястра ставіла пад ложак кубак з вадою і клаала на яго край дубчык, казала такія слова: “Суджаны-рад-

жаны, перавядзі мяне праз раку..." Ён павінен быў перавесці яе ў сне праз раку. Бывае і цяпер — ранкам на Новы год прачнешся і слухаеш, хто на вуліцы размаўляе, або зірнеш у вакно, — калі ўбачыш хлопца ці мужчыну, то ўжо і супакоішся, год будзе добры... Як убачу вясной бусліка ў лёце, цешуся, як малая. Пачую зязюлю, так і хочацца палічыць, колькі гадоў яна напарочыць. І сны прарочыя сню зредку. Прыйснё сабаку — добра. Прыйснё коціка — дрэнна. Добра сніць лес і баравічкі. Дрэнна сніць сухія вазоны...

Куды ўжо падзецца ад гэтага, калі яно ўелася ў скuru з маленства... Мусіш неяк выганяць кожны раз малітвай.

У вёсцы Бог ёсць побач з людзьмі, таму што неба злучаецца на даляглядзе з зямлёй і моліщца разам з чалавекам. Анёлы цешацца кожнай тваёй добрай мыслі. Анёлы заўсёды каля цябе, побач з табою, у руху думкі. Дабро, якое ствараецца з разумнай любові, — бескарыснае, поўнае і не на паказ. У вёсцы анёлы ў яднанні паміж сабой, бо анёлы маёй мамы і сястры і таты дапамагаюць майму анёлу, супольна цешацца і моляцца, і спачуваюць разам і ўзаемна. Творца не даў анёлам інстынктаў, эмоцый, патрэбаў, інакш бы яны не былі істотамі духаў. Божа надзяліў нашых анёлаў любоўнай чуласцю, супольным узаемным адчуваннем, не літасцю над намі. І гэткія бясцэнныя адчуванні пасяляюць нашы анёлы ў нашыя добрыя сямейныя адносіны. У сям'і заўсёды ведаеш, што побач з табой добрыя думкі твойго таты і добрыя руکі тваёй мамы, і добрае сэрца тваёй сястры.

Наймацней я любіла тату, ён быў для мяне другім чалавекам пасля Пана Бога. Так і стаіць у маіх вачах яго постасць каля плоту — калі я вярталася са свайго тлумнага жыцця, ён прадчуваў і чакаў мяне здалёк. І запомніла такі выпадак: прыйшла я дамоў, ён прынёс з каморкі лусту сала з ружовымі пражылкамі, парэзаў яго даволі вялікімі тоўстымі скрылямі і кажа: "Не чапай, я сам, а то ты змарнуеш"... Толькі крыху абсмажыў на патэльні, і гэтую смакату я заўсёды ўспамінаю, калі хочацца есці...

Анёлы маміных сёстраў, татавых братоў і сястры былі найлепшымі спачувальнікамі майго анёла, і выходзіла, што

мяне беражэ вялікі вырай добрых, моцных Божых слугаў...

Архаічная вёска, якая жыла з усяго свайго, мала чым адрознівалася ад тых далёкіх часінаў, калі Пан Езус будаваў Касцёл на любові Божай. Наша ўзаемная любоў не ўплывала на тэхнічны прагрэс, не закранала жыцця іншых супольнасцей. Яна была бескарыснай, чыстай, дапамагала толькі ў сям'і быць шчаслівым.

Камуністы прыйшлі і прыдумалі ўплываць на сямейныя адносіны. Вёска, як паводка, пачала заліваць гарады. Каб перахітрыць чужых камуністаў, вясковыя кланы з блізкіх ад гарадоў вёсак пачалі замяняць сямейнасць на свойскасць, пачалі абдароўваць сваякоў і сваячак пасадамі, акладамі, а на вытворчасцях патрабаваліся спецыялісты. Свойскія працаўцаў не ўмелі і не хацелі. А навошта? За іх заўсёды было каму заступіцца. Толькі чаму я разважаю ў мінульым часе? Усё гэта дзеянічае тут і цяпер. Нязменна...

У вёсцы дзееці растуць хутка. Маё бесклапотнае гультайства скончылася рана. Я пайшла ў школу ў 1945 годзе і па сумяшчэнню пасвіла кароўку. Спачатку адну сваю. Пасля да нашай далучыліся дзве кароўкі цёткі Броні, Каліна калолася рагамі, а рогі былі вострыя. Пасля далучыліся тры кароўкі з Рэнінай новай сям'і. А да таго ж быў яшчэ бычок Лазік. І наша Падласка ўцякала ў Бурносы, бо мы яе там купілі.

Я любіла вучыцца ў школе і старанна пасвіла свой статак. Пасля чацвёртага класа мае сяброўкі з Загасцінца пайшли вучыцца ў Дакудаўскую сярэднюю школу, за 7 кіламетраў ад Біскупцаў. Мяне тата не пусціў у Дакудава, пакінуў пастушкай. Тата і мама мяне любілі і дрэнна яны мне не хацелі, гэта імі выконвалася Божая воля ў майм жыцці. Так я думаю цяпер.

1 верасня 1950 года ў Рэні нарадзілася дачка Галька, усе былі занятыя родамі, якія прымала павітуха. Я ўцякла ў школу. Настаўнік прыйшоў да нас увечары і пераканаў тату, што мне трэба вучыцца. Тата баяўся савецкіх начальнікаў, а настаўнік быў савецкі...

Ці добра я тады зрабіла? Сёння, калі я засталася ўдавой у чужым мне горадзе, дзе мяне адараўлі ад маёй грамадскай

справы і перавялі ў пенсіянеры, мне не хапае на самае неабходнае, і я ад гэтага ў вечным смутку, — я думаю, што тады зрабіла фатальную памылку свайго жыцця...

У вёсцы чалавек забяспечаны шчасцем. Кожная праца ў вёсцы прыносіць шчаслівя перажыванні. Пасвіць скацінку — гэта найперш цешыцца яе добрым выглядам, гэта назіраць, сусінаваць, прытуляцца да прыроды, да яе хараства ва ўсіх прайяўленнях. І ёсьць кульмінацыя ўсяму — гэта свята апосталаў Пятра і Паўла, калі кароўкам на рогі пастушкі ўскладаюць вянкі з жывых кветак. І дома іх сустракаюць як вельмі паважаных у сям'і, і абдорваюць смакатой і каровак, і пастушкоў. А найболей любоўю мамаў. Ёсьць святочныя акцыі — хадзіць у ягады, назбіраць поўны кубачак з вяршком, цешыцца, што ты справілася і не адстала ад сябровак, а калі і не паспела набраць поўны кубачак, табе дапамогуць, пакажуць, што цябе любяць. Я ў лесе заўсёды блытала поўнач і поўдзень. Але пра гэта не прызнавалася, толькі старалася не зтубіцца ад сябровак. Калі мы выходзілі з лесу на бурносаўскую дарогу, бралі ў рот ягадку, гэта называлася “заклад”, каб данесці поўны кубак да мамы, не з'есці па дарозе.

Збіранне грыбоў — гэта тое самае, што спатканне з хлопцам, калі ты яго бачыш, а ў грудзях узнікае таямнічы штуршок, і цяплю разліваецца па ўсім целе. У збіранні грыбоў заўжды ёсьць момант удачы, шчасця, неспадзяванкі. Акрамя баравічкоў можна сустрэць і зайчыка ці вавёрку, ці нейкую невядомую табе птушку. А што ўжо казаць пра такую святочную работу, як жніво, калі ты цалуешся з шорсткімі каласкамі, абнімаешся з кожным снапком!

Зграбанне сена — гэта ўрачысты фэст, баль сонца і нябёсаў, ракі і водару сенца... Нават цяжкая праца ў вёсцы прыемная, таму што мае пачатак і канец, які вянчаецца вынікам. Але ў дзяцінстве я вельмі мала забівала сваю галоўку думкамі аб сэнсе жыцця. Толькі ў першы год пасля вайны мы працавалі беспраст светна — збіралі шчаўе па кустах на лузэ і ў Казечыне. Мама насіла яго пешкі аж у Ліду працаваць, ад голаду ў яе апухалі ногі. Аднойчы злодзея залез у нашу

хату праз дзірку ў шчыще над хлявом і ўкраў з печы чыгуночка са зваранай капустай і акрайчык хлеба. Тата схадзіў пешкі ў Зачэпічы, гэта ў бок Жалудка, купіў там грачыхі і прынёс яе ў мяшку на пляячах...

Вёска мяне навучыла — банальная ісціна — праца-ваць. Не чакаць лепшага часу, не цешыць сябе думкаю, што шчасце прыйдзе само аднекуль, а быць шчаслівай сёння, у кожную хвіліну. Не ілгаць без патрэбы. Не красці. Гэта няпраўда, што вёска раскрадае плёны калгаса! Не блытаць жыщцё і гульню, не прытварацца. Не заступаць іншым дарогу, не выбягашць наперад іншых. Саступаць.

Калі агрэсіўныя начальнікі і іх бяздарныя падначаленія хапаюць плёны маёй працы, то што тут прыдумаеш? — мусіш ім саступіць. Прывучыла сябе не шкадаваць страчанага, не плакаць і не апавядыць пра свае паразы тым, хто пра гэта пытается! У вёсцы ў такім стане добра схавацца ў лес. У горадзе добра пайсці ў касцёл. Я люблю начное неба, люблю хадзіць па горадзе ноччу і размаўляць з зоркамі. Крыўды я ўспрымаю як Божую кару. Дзякую Богу і шкаду крыўдзіцеляў. Дзякую Богу, што за мае правіны карае мяне, а не маіх дзяцей і ўнукаваў.

У вёсцы людзі лёгка ўзаемна дароўваюць.

А як дараўваць у горадзе, калі тут савецкія людзі, і яны лічаць, што праўда заўсёды на іх баку? У думках я ім дароўваю...

Жывучы ў горадзе, часамі мусіла быць адна ўсёй вялікай вёскай, калі трэба заступіцца за несправядліва пакрыўджаных. Такое заўсёды не пад сіту.

Толькі вёска Біскупцы і цяпер ёсць, я могу туды вярнуцца па падтрымку ў любы час. І я звяртаюся да сястры Рэні, якая там за лідэра, ёсць у яе свая моцная каманда.

Я са сваёй вёскай жыву ў іншым вымярэнні, чым цывілізаваны свет. У нас інтэрнэту няма. Нам трэба няшмат. У нас сваё прызначэнне, збавенне і памяць. Асабліва памяць. Думаю, Бог нас разумее.

...Два гады я вучылася ў Дацудаве, калі ж стрыечная сястра Франя пасля сямі класаў пайшла вучыцца ў Лідскую пед-

вучэльню, мне ўжо зручней было хадзіць у Карнілкаўскую школку, таму што ў Дакудава не было спадарожнікаў, — праз лес і балота. У 1953 годзе я скончыла сем класаў і пайшла за Франая у педвучэльню. Яна мяне і на кватэру да сябе прыняла: жылі мы ўтраіх — Франя, Манюся Скрэнда з Філонаўцаў і я — у цесным прахадным пакоіку вялікага дому пані Ядвігі Танюшкевіч, тэрцыяркі. Наша сяброўка Манюся ўжо памерла...

У доме тым было шмат розных жыхароў, пераважна старых і самотных, і нехта заўсёды начаваў на кухні. Наша пані хадзіла ў касцёл кожны дзень, зредку да яе заходзіў на гарбату ксёндз. Жыла з ёю Магдалена, якая займалася гаспадаркай, яна і нам гатавала ежу па сваёй добраі волі. Приходзілі мы з вучэльні, яна налівала нам смачнай капусты, садзілася на край стала, падпірала рукой галоўку і любавалася: “Як вы прыгожа ясцё!” — казала... Але мы нават не разумелі, што яна мела на ўвазе, — ёй ужо не хацелася есці...

У Лідзе мой анёл мяне аберагаў. Наша пані тэрцыярка на вялікія святы вяла нас на святую Імшу раней, чым у касцёле збиралася шмат людзей, праводзіла нас на хоры, каб не ўбачылі і не данеслі ў вучэльню, што мы маліліся. І мы з вялікім фарным касцёlam Узвышэння Святога Крыжа хвалілі Бога песняй анёлаў: “Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добраі волі!”, і самі знаходзіліся на вышынях...

Калі я ўцякla ў школу, каровак злучылі ў вялікі статак, іх адпасвалі па чарзе. Улетку мы не загаралі, лежачы на сонеку. Мы працавалі. Спачатку на сваіх загонах, палолі градкі, жалі жытга. Пасвілі коней. Калі нас сілай сагналі ў калгас, яшчэ назапашана было столькі любові да жыцця, што мы хадзілі на прыгонную працу, як на свята, таму што праца ў нашай вёсцы лічылася святой. Мы жалі, грэблі, палолі, рвалі лянок, і ніхто нам нічога за гэтую працу не плаціў. А старшыня абзываў нас “гнілой інтэлігэнцыяй” — мала працаднёў мелі за лета...

Ужо я была ў Гародні, калі дарагія цёткі і дзядзькі пачалі паміраць. Першай захварэла цётка Яніна. Яна аўдавела рана, пасля вайны адзін прыдурак застрэліў яе мужа Mixася з са-

мапала. Ніхто яго не судзіў. Цётка выхавала сваіх дачушак Геню і Янню пры свёкры, які не быў да яе добрым. З імі жыла і сястра бацькі, якая хварэла на сухоты і памерла маладой. Пра свякроў цёткі Яніны я толькі памятаю прымяўку, якую ў вёсцы казалі ўсе: "Смех, як у Марылі з благога жыта..."

Іхняе пясчанае поле было на тым самым прагале, што і наша — між Глінішчамі і гасцінцам. Цётка Яніна перанесла анкалагічную хваробу, лячылася ў Гародні ў радыялогіі, цяжка пераносіла апраменяванне. Але пажыла яшчэ сем ці дзесяць гадоў... Перанесла інфаркт... Памерла цётка Яніна 14 чэрвеня 1979 года, было ёй 66 гадоў. Я заўсёды думала, што яна падобная да нашай бабулі Франусі. Умела яна неяк у нядзельку выйсці з барочку са снапком зёлак, якія збірала на лекі, але так прыгожа іх складала ў снапок. Садзілася на разасланай на надворку дзяружцы і паказвала мне, ад якой хваробы якая зёлка. Чаму Бог дае непамерна цяжкі крыж адным, а другіх шкадуе? Найцікавейшы крыж нашага роду выпаў на плечы цёткі Яніны...

А пасля я засталася ўдавой. Крытык Рыгор Бярозкін называў мяне "безбароннай", а вось неяк жыву ўжо чвэрць стагоддзя адна, сама сабой абараняюся.

А цяпер памёр Паўлюк, аўдавела Яня, не апавядзе яна мне, але адчуваю, што прыгнятае яе адзінота... "Нежанатым жа і ўдовам кажу: добра ім заставацца так, як я" (Першы ліст Паўла да карынцянаў 7, 8)...

Цётка Броня была вельмі моцным чалавекам. Здавалася, яна будзе жыць доўга. Усіх людзей ратавала, лячыла, успамагала, вучыла, мяне таксама... Любіла мяне так, што я здзіўлялася: а за што? Я ж не заслужыла ў яе такай любові і ўвагі. А цяпер я думаю, што ўсе сёстры, пляменнікі, сваякі, суседзі і сяброўкі яе адчувалі тое самае, усім не шкадавала яна сэрца і дабрыні. І як атрымала цётка Броня ад бацькі ў спадчыну гаспадарку, так яна і заставалася самай багатай у родзе, да сваёй зямлі далучылася зямля Вацюка і Мані, а пасля адлучылася, аніякіх крызісаў у гаспадарцы...

Нават калі калгас канфіскаваў усе землі, цётка Броня ўсё роўна мела ўсё неабходнае для жыцця, усяго болей,

чым мама і Яніна. Напрыклад, у нашай хаце рэдка быў такі прадукт, як цукар або мёд... Цётка Броня частавала нас цукрам. Яна сыпала па жмені на чысты краі драўлянай лавы, і мы, як коцкі, лізалі салодкія гурбачкі цукру. Такі быў наш быт. Адзін смешны момант у яе характары — яна ранкам выхадзіла на панадворак і казала: "Ап-чхі!" І так гучна, што ўвесь Загасцінец прачынаўся ад яе чыхання... Такі сігнал, што ўжо ранак, я жывая, час уставаць! Але буслік пачынаў клекатаць раней за цётку Броню, і співаў, аж захлёбваўся сваёй ціхай радасцю шпачок...

Пачула ад адной інтэлігенткі, што людзі або ўсё маюць або нічога не маюць не ў залежнасці ад сродкаў, а ў залежнасці ад характараў... Цётка Броня ўсё мела і ўсім дзялілася з сёстрамі і суседзямі. Да таго ж яна "выбірала" пярэпалахі, выкачвала страх ад сабакі ці ад іншага чаго яечкам або мякішам хлеба. Мне яе лячэнне дапамагала, я ўночы пераставала плацаць.

Мама і дзве мае цёткі амаль заўсёды святковалі вялікія святы разам. Пелі яны вельмі прыгожа на тры галасы. Маліліся разам. Плакалі разам. Щаслівія яны былі ў сваім сяstryнстве...

Якія клопаты мянене ні трымалі, я заўсёды імкнулася прыехаць на Куццю дадому. Памятаю прадапошнюю Куццю з цёткай Броняй: быў мароз, касая сцежачка праз рунь замерзла, цяжка было весці цётку Броню па калдобінах, яе ногі чапляліся за груды, а яна казала: "73 гады — хіба ж гэта старасць?"...

15 лютага 1975 года цётка Броня памерла пасля прастуды ў шпіталі. Памятаю ноч, праведзеную ў хаце цёткі Броні каля яе, — мы засталіся ўдваіх з Франяй, а дзе быў дзядзька, мама, — мусіць, усе змучыліся і спалі... Пра што толькі не перадумалася ў тую ноч каля цёткі... Татачка мой запомніўся мне з таго пахавання, быў ён нейкі надта ціхі, слабенькі, цалкам аддадзены на Божую волю. Прыйехаў з Ліды сваяк Шурмей, і яны ўдвуих былі падобнымі да малых хлопчыкаў, такія светла бездапаможныя...

Памёр тата 30 лістапада таго ж года. Муж мой Эрык ужо тады доўга і цяжка хварэў і памёр пасля таты 23 лютага 1983

года. Татавы браты дзядзька Яхім і Мікодым без мяне хаваліся ў зямельку. Дзядзька Вінцук, Бронін муж, пажыў яшчэ. Мужчыну адному найгорай. Яго забірала на зіму Франя ў пасёлак Першамайскі, але напрадвесні ён ужо глядзеў у акенца свайго мінулага са сваёй хаткі ў Загасцінцы і нават шыў ці латаў хамуты... А можа я прыдумала — пра хамуты. Дзядзька памёр 28 снежня 1983 года.

А мама перажыла іх усіх, Бог даў ёй час памаліцца за іх душачкі і тады забраў. Ні ў кога з іх я не мела магчымасці спытаць, ці бачылі яны ў хвіліну адліту ў вечнасць вочы свайго анёла... Апошнюю малітву "Няхай анёлы завядуць цябе да раю..." співаюць за чалавека яго родныя, блізкія, сваякі, сябры, калі шанцуе, з ксяндзом. Співаюць і ідуць шукаць Жывога між жывымі...

Мяне вельмі супакойвае Першы ліст апостала Паўла да Карынцянам: "Іншым жа кажу я, а не Госпад: ... калі кто з братоў мае жонку бязверную і яна згаджаецца жыць з ім, дык хай не пакідае яе. Таксама і жонка, калі мае бязвернага мужа і калі ён згаджаецца жыць з ёю, хай не пакідае мужа. Бо бязверны муж асвячаецца ў жонцы, а бязверная жонка асвячаецца ў мужу. Інакш вашыя дзецы былі б нячыстымі, а цяпер — святыя" ... (7, 12-14).

А далей... увесь ліст варта чытаць і перачытваць бясконца, зрэшты, як і ўсё Святое Пісанне, але ў гэтым лісце ёсць яшчэ самы прыгожы гіmn любові, яго чытаюць у касцёле ў час удзялення сакрамэнту шлюбу, ён гучыць так: "Калі б я гаварыў мовамі людзей і анёлаў, а любові не меў бы, я быў бы як медзь, што звініць, або цымбалы, што гудзяць... И калі б я меў дар праракавання ды зведаў усе таямніцы і ўсякія веды, і меў усю веру, што і горы пераносіць, але любові не меў бы, я быў бы нічым. И калі б раздаў на бедных усю сваю маё масць і цела сваё аддаў на спаленне, але любові не меў бы, ніякай мне з гэтага карысці. Любоў доўгацярлівая, любоў ласкавая, не зайдзросціць, не бывае ганарыстай, не надзімаеца, не амбітная, не шукае таго, што сваё, не злоеца, не думае благога, не цешыцца з несправядлівасці, але радуеца праудзе, усё пераносіць, ва ўсё верыць, на ўсё спадзяеца, усё цергіць.

Любоў ніколі не знікае. А вось прароцтвы знікнуць, і мовы змоўкнуць, і веды занепадуць..." (13,1-8). Як жа мне пашчасціла ўзрастаць і выхоўвацца ў такой любові, а ўвесь даўгі астатац жыцця яна мяне трymае на духу...

Найчасцей усплывае ў вачах такая карціна: мы з Рэнай капаем бульбу на полі недалёка ад Гойдавых, а мама ідзе напрасткі міма могілак да нас. Памален'ку ідзе, і да таго ж не сцяжынай, а полем, па барознах, ужо святая, вызваленая ад працы сваёй старасцю. Маленькая. Худая. У чысцюткай блузачцы і светлай хусцінцы. Прыйшла. Пастаяла крыху. Пацешылася, што мы капаем бульбачку. Што мы ёсць, жывыя, яе дарагія дачушки. І пайшла сабе назад — гэтаксама напрасткі па барознах, каля могілак... Пасля смерці ўсіх маіх вясковых дзядзькоў і цётак закончылася мая вясковая ідylія вялікай сямейнай любові, узаемнай падтрымкі, добрых людскіх словаў і ўзаемадаверу... Цяпер я трymаюся найболей за ружанец.

Каля образочкай Пана Езуса Хрыста і Маці Божай, святых Антонія і Францішка, апостала Тадэвуша і Яна Паўла II у маім іканастасе знаходзіцца сціплая фатографія маіх драгіх аднавясковоўцаў, тых, за каго я малюся і да каго малюся. Віка ўставіла яе ў рамачку і мне падараўала. На ёй госці з вяселля Галькі Супрэн, адзінай Рэнінай дачкі. Вяселле гулялі 1 мая 1972 года. Маладых на фатографіі няма. Яны з дружынай паехалі ў Дакудава да маладога Пеци Ліхарада, — Галька выйшла замуж за свайго аднакласніка.

Маладыя паехалі, але ўсе госці засталіся і доўга яшчэ сумаўляліся, святкавалі, цешыліся, што была нагода сабрацца ўсім разам за прыгожым чыстым столом. Няма на фотаздымку таты і майго сына Валеркі, якія даўжэй спалі ў нашай хаце ў Загасцінцы. Рэніна хата на касой вулічцы ў пачатку вёскі, яны з Мікалаем будавалі яе самі, падарвалі сваё здароўе, і цяпер баліць ім ногі і рукі, і ўсе члункі... І няма Эрыка, які сфатографаваў і зрабіў здымак. У цэнтры сядзіць мама, справа ад яе цётка Броня, Яня, дзядзька Яхім са сваёй другою жонкай Лёляй, якую надта любіў.

Злева ад мамы сядзяць цётка Стэпка Гойдава, Вацюк, Рэнія і Клаўдзя, сваячка з Жыжмы. У другім-трэцім радзе ста-

яць злева направа: Ваця, Кенцяў прымак, Манюсь, Франін муж, Казік, Яхімаў сын, а можа гэта і не Казік, Франя, дзядзька Вінцук, Мікалай, я, Эфця, Казікава жонка, Паўлюк, Янін муж, Віка, цётка Яніна... Яшчэ жывыя: Рэня, Мікалай, я, Віка, Яня, Франя і Манюсь. І анёлы, анёлы, анёлы...

На майм вяселлі было шмат гасцей, але не было анёлаў... Але Бог мае Божую цярпітвасць да такіх, як я, не адклікаў. Ён на нябёсы майго анёла, цярпіва чакаў, пакуль я пра яго ўспомню і папрашу ратунку, апекі, спачування, суадчування, нават літасці.

“Няхай прыйдуць анёлы, нябёсныя каменячосы, няхай усё ablamaюць, што выступае з каменняў, якімі ёсць мы, няхай абчэшутуць нашу вострасць! Няхай нас нясуць на крылах. Бо так напісана, што “будуць насіць на руках...” (св. Амброзій).